



НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК  
БЕЛАРУСІ

АДДЗЯЛЕННЕ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК І  
МАСТАЦТВАЎ

ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ



## П Р А Г Р А М А

Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі

**Вынікі археалагічных даследаванняў  
на тэрыторыі Беларусі ў 2013 годзе  
(да 200-годдзя з дня нараджэння Я. П. Тышкевіча)**

Мінск, 15 – 16 мая 2014 г.



Мінск, 2014



*Запрашаем у археалагічную навукова-музейную экспазіцыю  
Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі*

*г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1.  
Тэл. +375 17 2841870*

Фотаздымак на вокладцы:

Яўстафій Піевіч Тышкевіч (18 красавіка 1814 г. – 8 верасня 1873 г.)

## АРГКАМІТЭТ

**Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі  
«Вынікі археалагічных даследаванняў на тэрыторыі  
Беларусі ў 2013 годзе  
(да 200-годдзя з дня нараджэння Я. П. Тышкевіча)»**

*Даніловіч Вячаслаў Віктаравіч* – дырэктар Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (старшыня аргкамітэта);

*Лакіза Вадзім Леанідавіч* – намеснік дырэктара па навуковай рабоце Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (намеснік старшыні аргкамітэта);

*Ляўко Вольга Мікалаеўна* – загадчык Цэнтра гісторыі даіндустрыяльнага грамадства Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар (намеснік старшыні аргкамітэта);

*Салаўянаў Андрэй Пятровіч* – вучоны сакратар Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат гістарычных навук;

*Мядзведзеў Аляксандр Міхайлавіч* – загадчык аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

*Кошман Вадзім Іванавіч* – загадчык аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

*Вайцяховіч Андрэй Вячаслававіч* – загадчык аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат гістарычных навук;

*Пашык Ала Валянцінаўна* – лабарант першай катэгорыі аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (адказны сакратар).

### **Інфармацыйныя партнёры канферэнцыі**

*Навуковая інфармацыйна-аналітычная газета НАН Беларусі «Веды»;*

*Нацыянальная дзяржаўная тэлерадыёкампанія Рэспублікі Беларусь.*

## Парадак працы канферэнцыі

### 15 мая

9.00 – 10.00	Рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі
10.00 – 12.45	Пленарнае пасяджэнне
12.45 – 14.00	Абед
14.00 – 16.00	Выступленні з дакладамі па секцыях. Дыскусія
16.00 – 16.15	Перапынак
16.15 – 17.30	Выступленні з дакладамі па секцыях. Дыскусія

### 16 мая

9.00 – 11.00	Выступленні з дакладамі па секцыях. Дыскусія
11.00 – 11.30	Перапынак
11.30 – 13.00	Выступленні з дакладамі па секцыях. Дыскусія
13.00 – 14.00	Абед
14.00 – 16.00	Выступленні з дакладамі па секцыях. Дыскусія
16.00 – 17.00	Падвядзенне вынікаў і закрыццё канферэнцыі

#### **РЭГЛАМЕНТ ПРАЦЫ:**

выступленне з дакладамі на пленарным пасяджэнні – 15-20 хвілін  
выступленні з дакладамі на секцыях – 10-15 хвілін

#### **ПРАЦОЎНЫЯ МОВЫ:**

беларуская, руская, украінская

15 мая 2014 г.

## ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ

(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная 1, п. 223)

Прывітальнае слова акадэміка–сакратара Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў, доктара гістарычных навук, прафесара  
**Аляксандра Аляксандравіча Кавалені**

Прывітальнае слова дырэктара Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдата гістарычных навук, дацэнта  
**Вячаслава Віктаравіча Даніловіча**

### Выступленні з дакладамі

**Левко Ольга Николаевна** – заведующая Центром истории доиндустриального общества Института истории Национальной академии наук Беларуси, доктор исторических наук, профессор (Беларусь, Минск); **Бубенько Татьяна Станиславовна** – доцент кафедры истории Беларуси Витебского государственного университета имени П. М. Машерова, кандидат исторических наук (Беларусь, Витебск)

Тэма доклада: *«Археологические исследования Друцкого детинца в 2013 году»*

**Кошман Вадзім Іванавіч** – загадчык аддзела археалогіі сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск); **Бакур Жером** – кіраўнік праекта «Бярэзіна» Цэнтра Напалеонаўскіх даследаванняў, супрацоўнік праектна-тэхнічнага аддзела Інстытута Лаўэ-Ланжэвена ў Грэноблі (Францыя)

Тэма доклада *«Археалагічныя работы сезона 2013 года на месцы пераправы Вялікай арміі Напалеона праз р. Бярэзіна ў лістападзе 1812 г.»*

**Харытановіч Зоя Анатольеўна** – навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі; **Лакіза Вадзім Леанідавіч** – намеснік дырэктара па навуковай рабоце Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск)

Тэма доклада: *«Даследаванні на гарадзішчы Обчын у 2013 годзе»*

**Крывальцэвіч Мікалай Мікалаевіч** – старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Вынікі археалагічных даследаванняў 2013 года на Беларускім Палессі»*

**Башков Александр Александрович** – доцент Брестского государственного университета имени А. С. Пушкина, кандидат исторических наук; **Пилипович Виталий Юрьевич** – преподаватель Брестского государственного университета имени А. С. Пушкина (Беларусь, Брест)

Тема доклада: *«Результаты археологических исследований родовой усадьбы Достоевских в 2012–2013 годах»*

**Шадыра Вадзім Іосіфавіч** – старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Я. П. Тышкевіч – стваральнік Віленскага музея і Археалагічнай камісіі»*

15 мая 2014 г.

## ПРАЦА СЕКЦЫЙ

### Секцыя 1

#### Археалогія першабытнага грамадства

(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная 1, актавая зала)

**Вячэрняе пасяджэнне (14.00 – 17.30)**

#### Кіраўнікі секцыі

**Белявец Вадзім Георгіевіч** – старшы навуковы супрацоўнік  
Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі,  
кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск);

**Крывальцэвіч Мікалай Мікалаевіч** – старшы навуковы супрацоўнік  
Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі,  
кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

#### Выступленні з дакладамі

**Колосов Александр Владимирович** – доцент кафедры археологии и специальных исторических дисциплин Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова, кандидат исторических наук (Беларусь, Могилёв)

Тема доклада: *«Археологические работы 2013 года в бассейне р. Беседь»*

**Егорейченко Александр Андреевич** – заведующий кафедрой археологии и специальных исторических дисциплин Белорусского государственного университета, доктор исторических наук, профессор (Беларусь, Минск)

Тема доклада: *«Исследования в Подваринке в 2013 году»*

**Поплевко Галина Николаевна** – старший научный сотрудник Института материальной культуры Российской академии наук, кандидат исторических наук (Россия, Санкт-Петербург)

Тема доклада: *«Новые данные трасологического исследования материалов поселения Асавец 2 Бешенковичского района»*

**Ткачоў Алег Юр'евіч** – малодшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, магістр гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Вынікі археалагічных даследаванняў на поўдні Беларускай пушчы ў 2013 годзе»*

**Зуева Аляксандра Уладзіміраўна** – старшы выкладчык Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук; **Ашэйчык Віталь Уладзіміравіч** – аспірант Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, магістр гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Панярэднія вынікі раскопак першабытнага паселішча Дразды-12 у вярхоўях Нёмана»*

**Хомченко Ярослав Леонидович** – студент 5 курса исторического факультета Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова (Беларусь, Могилев)

Тэма даклада: *«Итоги археологических работ на территории Могилевского Посожья в 2013 году»*

**Харытановіч Зоя Анатольеўна** – навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі; **Шадыра Вадзім Іосіфавіч** – старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт; **Лакіза Вадзім Леанідавіч** – намеснік дырэктара па навуковай рабоце Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Абарончая сістэма гарадзішча Обчын (Любанскі раён)»*

**Белявец Вадзім Георгіевіч** – старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Вынікі разведак 2013 года на тэрыторыі Брэсцкай вобласці»*

## Дыскусія



15 мая 2014 г.

## Секцыя 2

### Археалогія сярэдневяковага перыяду і Новага часу

(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная 1, п. 223)

**Вячэрняе пасяджэнне (14.00 – 17.30)**

#### Кіраўнікі секцыі

**Кошман Вадзім Іванавіч** – загадчык аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск);

**Башкоў Аляксандр Аляксандравіч** – дацэнт кафедры гісторыі славянскіх народаў Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.С. Пушкіна, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Брэст);

#### Выступленні з дакладамі

**Марзалюк Ігар Аляксандравіч** – загадчык кафедры археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова, доктар гістарычных навук, прафесар (Беларусь, Магілёў)

Тэма даклада: *«Памярднія вынікі археалагічных даследаванняў Быхаўскага замка ў 2013 годзе»*

**Коваленко Владимир Петрович** – доцент Черниговского национального педагогического университета имени Т. Г. Шевченко, директор Центра археологии и древней истории Северного Левобережья имени Д. Я. Самоквасова (Украина, Чернигов)

Тэма даклада: *«Археология в творческом наследии Тараса Шевченко (к 300-летию со дня рождения)»*

**Спирин Иван Владимирович** – аспирант Института истории Национальной академии наук Беларуси, магистр исторических наук (Беларусь, Минск)

Тэма даклада: *«Обследование замков с бастионными укреплениями Оршанского и Могилёвского Поднепровья в 2013 году»*

**Вайцяховіч Андрэй Вячаслававіч** – загадчык аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Даследаванне курганных могільнікаў у Мінскім і Докшыцкім раёнах у 2013 годзе»*

**Памазанаў Мікалай Мікалаевіч** – навуковы супрацоўнік аддзела антрапалогіі і экалогіі Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск); **Дзянісаў Сяргей Дзмітрыевіч** – прафесар кафедры нармальнай анатоміі Беларускага дзяржаўнага медыцынскага ўніверсітэта, кандыдат медыцынскіх навук (Беларусь, Мінск); **Вайцяховіч Андрэй Вячаслававіч** – загадчык аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Вынікі антрапалагічнага вывучэння пахавання ў кургане № 84 могільніка Бірулі Докшыцкага раёна»*

**Плавінскі Мікалай Аляксандравіч** – дацэнт Беларускага дзяржаўнага аграрнага тэхнічнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук; **Астаповіч Эдвард Антонавіч** – студэнт 5 курса геаграфічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Даследаванні Мядзельскага замка і разведкі на тэрыторыі Мядзельскага раёна Мінскай вобласці і Глыбоцкага раёна Віцебскай вобласці ў 2013 годзе»*

**Дерновіч Сергей Дмитриевич** – навуčný сотруднік Інстытута історыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Археалагічныя даследаванні селища 1 у д. Бирули Докшыцкого района в 2013 году»*

**Пачобут Наталля Аляксандраўна** – вядучы навуковы супрацоўнік Гродзенскага дзяржаўнага гісторыка-археалагічнага музея (Беларусь, Гродна)

Тэма даклада: *«Археалагічныя даследаванні «Замка Кміты» ў 2013 годзе»*

**Груцо Игорь Алексеевич** – доцэнт Беларускага дзяржаўнага педагогічнага ўніверсітэта імя Максіма Танка, кандыдат історыка-навуковых навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Символы воинской чести французских полков Великой армии как вещественные источники изучения событий военной компании 1812 года»*

**Ганецкая Ірына Уладзіміраўна** – старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Археалагічны нагляд у Гальшанскім замку ў 2013 годзе»*

**Мазалеўскі Вячаслаў Іванавіч** – старшы навуковы супрацоўнік Нацыянальнага гісторыка-культурнага музея-запаведніка «Нясвіж» (Беларусь, Нясвіж)

Тэма даклада: *«Археалагічныя разведкі на тэрыторыі Нясвіжскага раёна ў 2013 годзе»*

## Дыскусія

16 мая 2014 г.

## Секцыя 1

### Археалогія першабытнага грамадства

(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная 1, актавая зала)

Дзённае пасяджэнне (9.00 – 13.00)

#### Кіраўнікі секцыі

**Мядзведзеў Аляксандр Міхайлавіч** – загадчык аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск);

**Дубіцкая Наталля Мікалаеўна** – старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск);

**Чарняўскі Максім Міхайлавіч** – старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

#### Выступленні з дакладамі

**Язэпенка Ігар Мікалаевіч** – старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Археалагічныя даследаванні на паселішчах Збароў-2 Рагачоўскага раёна і Ніжняя Алба Жлобінскага раёна ў 2013 годзе»*

**Медведев Александр Михайлович** – заведуючы адделом археологии первобытного общества Института истории Национальной академии наук Беларуси, кандидат исторических наук, доцент (Беларусь, Минск)

Тэма доклада: *«Археологические исследования в Минской и Гродненской областях в 2013 году»*

**Зайкоўскі Эдвард Міхайлавіч** – старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Археалагічныя помнікі цэнтральнай і заходняй частак Валожынскага раёна і ў нізоўях р. Усяжа»*

**Чарняўскі Максім Міхайлавіч** – старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Археалагічныя даследаванні на Беларускай Паазер’е ў 2013 годзе»*

**Арабей Алеся Сяргееўна** – аспірант Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, магістр гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Асноўныя вынікі археалагічнага даследавання помнікаў позняга бронзавага і ранняга жалезнага вякоў Паўночнай і Цэнтральнай Беларусі»*

**Дубицкая Наталля Николаевна** – старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Раскопки городища у деревни Красная Горка Жлобинского района Гомельской области в 2013 году»*

**Грыб Уладзімір Валер’евіч** – аспірант Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, магістр гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Крам’янічыя наканечнікі стрэл позняга неаліту – эпохі бронзы Камень-Пагост-Загародскага мікрарэгіёна (Заходняе Палессе): тыпалогія, тэхналогія, культурная ідэнтыфікацыя»*

**Беліцкая Ганна Мікалаеўна** – навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Палявыя археалагічныя даследаванні ў Столінскім раёне ў 2013 годзе»*

**Касюк Алена Фёдараўна** – навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Вынікі археалагічных даследаванняў у Драгічынскім раёне Брэсцкай вобласці і Слуцкім раёне Мінскай вобласці ў 2013 г.»*

**Ашэйчык Віталь Уладзіміравіч** – аспірант Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, магістр гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Разведачныя працы на Панямонні ў 2013 годзе»*

**Колосовский Юрий Владимирович** – археолаг (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Раскопки на городище Вежки Дубровенского района в 2012 году»*

**Юрэцкі Станіслаў Сцяпанавіч** – аспірант Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, магістр гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Археалагічныя разведкі на тэрыторыі Маладзечанскага і Вілейскага раёнаў у 2013 г.»*

## Дыскусія

16 мая 2014 г.

## Секцыя 2

### Археалогія сярэдневяковага перыяду і Новага часу

(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная 1, п. 223)

**Дзённае пасяджэнне (9.00 – 13.00)**

#### Кіраўнікі секцыі

**Дзярновіч Сяргей Дзмітрыевіч** – навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (Беларусь, Мінск);

**Магалінскі Ігар Уладзіміравіч** – дэкан факультэта па рабоце з замежнымі студэнтамі Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Наваполацк)

#### Выступленні з дакладамі

**Магалінскі Ігар Уладзіміравіч** – дэкан факультэта па рабоце з замежнымі студэнтамі Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Наваполацк)

Тэма даклада: *«Археалагічныя даследаванні ў Полацку ў 2013 годзе»*

**Бондарь Александр Николаевич** – старшій навучны супрацоўнік Інстытута гісторыі, этналогіі і прававедзення імя А. М. Лазаревскага Чернігавскага нацыянальнага педагагічнага ўніверсітэта імя Т. Г. Шевченка (Украіна, Чернігов)

Тэма даклада: *«Перспектывы археалагічных даследаванняў поздне-срэдневяковага Чернігова»*

**Мироненко Людмила Владимировна** – аспірант Інстытута археалогіі Нацыянальнай акадэміі навук Украіны (Украіна, Кіев)

Тэма даклада: *«Исследование сооружения начала XVIII в. на территории усадьбы гетмана Ивана Мазепы на Гончаровке»*

**Костюкевич Анастасия Владимировна** – аспірант Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, магістр гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Классификация и хронология бус из курганных могильников на Друцких волоках»*

**Клімаў Марат Васільевіч** – старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Археалагічныя даследаванні на помніках Полацкага Падзвіння ў 2013 годзе»*

**Дзярновіч Алег Іванавіч** – старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Раскопкі мястэчка Крэва ў 2013 годзе»*

**Кошман Вадзім Іванавіч** – загадчык аддзела археалогіі сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Археалагічнае вывучэнне паселішча ў Свіслачы і даследаванні ў ахоўнай зоне «Курапат» у 2013 годзе»*

**Авласовіч Алексей Михайлович** – аспірант Інстытута історыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, магістр історычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Археалагічнае изучение курганного могильника у деревни Эсьмоны Бельничского района в 2013 году»*

**Півавэрчык Сяргей Аркадзевіч** – загадчык кафедры гісторыі Беларусі, археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы, доктар гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Гродна)

Тэма даклада: *«Вынікі археалагічнага нагляду ў г. Гродне ў 2013 годзе»*

**Ляшкевіч Элона Аляксандраўна** – навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі; **Вашанаў Аляксандр Мікалаевіч** – малодшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, магістр гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Выдавецкія клішэ 1920–1930-х гг. з фондаў Інстытута гісторыі НАН Беларусі як крыніца па вывучэнні археалагічнай спадчыны»*

**Коц Аляксей Леанідавіч** – выкладчык Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, магістр гістарычных навук (Беларусь, Наваполацк)

Тэма даклада: *«Археалагічныя раскопкі ў заходняй частцы Запалоцкага пасада старажытнага Полацка ў 2013 годзе»*



**Власовец Евгений Вячеславович** – маладшы навучны сотруднік Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Исследование грунтовых могильников в Ошмянском и Новогрудском районах в 2013 году»*

**Чараўко Віктар Уладзіміравіч** – старшы выкладчык Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, магістр гістарычных навук (Беларусь, Наваполацк)

Тэма даклада: *«Археалагічныя даследаванні на могільніку каля в. Івесь Глыбоцкага раёна ў 2013 годзе»*

## Дыскусія

### Вячэрняе пасяджэнне (14.00 – 16.00)

#### Кіраўнікі секцыі

**Клімаў Марат Васільевіч** – старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск);

**Цімафеенка Ганна Рыгораўна** – навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (Беларусь, Мінск)

#### Выступленні з дакладамі

**Лысенко Пётр Фёдаровіч** – галавны навучны сотруднік Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, доктар історыі, прафесар (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Поиски Берестейского замка в 2013 году»*

**Курловіч-Бяляўская Паліна Сяргееўна** – аспірант Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, магістр гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Шклянныя вырабы з археалагічнага даследавання Оршы ў 2013 годзе»*

**Кенько Павел Михайлович** – навучны сотруднік Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (Беларусь, Мінск)

Тема доклада: *«Исследование селища возле деревни Гольшаны и археологических памятников возле деревни Геранены Ивьевского района в 2013 году»*

**Осадчий Евгений Николаевич** – старший преподаватель Сумского государственного педагогического университета имени А. С. Макаренко, кандидат исторических наук; **Коротя Алексей Владимирович** – ведущий специалист группы “охраны историко-культурного наследия” управления культуры и туризма, национальностей и религий Сумской городской администрации, магистр истории (Украина, Сумы)

Тема доклада: *«Укрепления соотенного города Константинов»*

**Тимофеев Анна Григорьевна** – научный сотрудник Института истории Национальной академии наук Беларуси (Беларусь, Минск)

Тема доклада: *«Обследование автомобильной трассы М-5 (Минск–Гомель) на территории Гомельской области в 2013 году»*

**Луценко Роман Николаевич** – старший научный сотрудник Института истории, этнологии и правоведения имени А. М. Лазаревского Черниговского национального педагогического университета имени Т. Г. Шевченко (Украина, Чернигов)

Тема доклада: *«Древнерусские погребения в пристройках к храмам (на примере Чернигова)»*

**Иов Олег Вильгельмович** – старший научный сотрудник Института истории Национальной академии наук Беларуси, кандидат исторических наук (Беларусь, Минск)

Тема доклада: *«Раскопки средневековых памятников в Южной Беларуси в 2013 году»*

**Максимович Александр Николаевич** – аспирант Института истории Национальной академии наук Беларуси, магистр исторических наук (Беларусь, Минск)

Тема доклада: *«Основные итоги археологических разведок в Ивацевичском и Слонимском районах в 2013 году»*

## Дыскусія

**Падвядзенне вынікаў і закрыццё канферэнцыі  
(16.00 – 17.00)**

**ВАЖНЕЙШЫЯ ПАДЗЕІ ІНСТЫТУТА ГІСТОРЫІ НАЦЫЯНАЛЬнай  
АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ  
(май 2013 – май 2014)**

**16–18 мая 2013 г.** у Інстытуце гісторыі праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Вынікі археалагічных даследаванняў на тэрыторыі Беларусі ў 2012 годзе».

**6–7 чэрвеня 2013 г.** праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя «Хрышчэнне Русі ў лёсе народаў Беларусі, Расіі і Украіны: выбар цывілізацыйнага шляху», арганізаваная сумесна з НАН Беларусі і Беларускай Экзархатам Рускай Праваслаўнай Царквы.

**25–28 чэрвеня 2013 г.** у Інстытуце гісторыі сумесна з Беларускай медыцынскай акадэміяй паслядыпломнай адукацыі праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Экалогія чалавека ва ўмовах трансгранічнага супрацоўніцтва».

**1 ліпеня 2013 г.** у Інстытуце гісторыі НАН Беларусі створана «Брэсцкая комплексная гісторыка-археалагічная экспедыцыя» (кіраўнік – загадчык аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу В. І. Кошман).

**18–19 ліпеня 2013 г.** на гарадзішчы Обчын Любанскага раёна Мінскай вобласці, якое ўпершыню ў гісторыі Беларусі даследуецца на ўсёй плошчы экспедыцыйнага Інстытута гісторыі НАН Беларусі, адбылася сустрэча дырэктара Інстытута гісторыі В. В. Даніловіча, намесніка дырэктара па навуковай рабоце В. Л. Лакізы, намесніка старшыні Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага схода Рэспублікі Беларусь М. Г. Жылінскага з кіраўніцтвам раёна, супрацоўнікамі мясцовых музеяў, грамадскасцю і прадстаўнікамі сродкаў масавай інфармацыі.

**20 жніўня 2013 г.** у Мемарыяльным комплексе «Брэсцкая крэпасць-герой» і Брэсцкім гарадскім выканаўчым камітэце з удзелам прадстаўнікоў Інстытута гісторыі НАН Беларусі адбылася пашыраная рабочая нарада па пытаннях арганізацыі навуковых даследаванняў на аб'екце «Берасцейскі замак».

**19 верасня 2013 г.** адбыўся «круглы стол» на тэму «Вызваленне: дух Перамогі і горыч страт» прысвечаны 70-годдзю пачатка вызвалення Беларусі, арганізаваны сумесна з Аддзяленнем гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі і рэдакцыяй газеты «Звязда» з удзелам намесніка старшыні Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага схода Рэспублікі Беларусь М. Г. Жылінскага

**20 верасня 2013 г.** Інстытут гісторыі НАН Беларусі наведалі кіраўнік Інфармацыйнага бюро DAAD (Германская служба акадэмічных абменаў) Кёрстын Мюлер і супрацоўнік службы Людміла Юркевіч.

**1 кастрычніка 2013 г.** у Інстытуце гісторыі адбыўся «круглы стол» на тэму «Гісторыя Айчыны ў жыцці і творчасці М. С. Сташкевіча (да 75-годдзя з дня нараджэння)».

**17–18 кастрычніка 2013 г.** у Інстытуце гісторыі праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя «Паўстанне 1863–1864 гг. у Польшчы, Беларусі, Літве і Украіне: гісторыя і памяць».

**23 студзеня 2014 г.** на базе Інстытута гісторыі праведзена секцыя «Гуманітарныя навукі» Другой Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Навука – інавацыйнаму развіццю грамадства».

**24 студзеня 2014 г.** на ўрачыстым сходзе навуковай грамадскасці, прысвечаным 85-годдзю Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі і Дню беларускай навукі, за цыкл работ па паходжанні старажытных гарадоў Полацкай зямлі і зараджэнню дзяржаўнасці на тэрыторыі Беларусі ў IX–XIII стст. прэміяй Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі адзначана загадчык цэнтра гісторыі даіндустрыяльнага грамадства Інстытута гісторыі, доктар гістарычных навук, прафесар В. М. Ляўко, галоўны навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі, доктар гістарычных навук, прафесар Г. В. Штыхаў і прарэктар па вучэбнай рабоце Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар гістарычных навук, дацэнт Д. У. Дук. Таксама прэміяй Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі імя акадэміка В. Ф. Купрэвіча для маладых вучоных адзначаны загадчык аддзела гісторыі беларускай дзяржаўнасці Інстытута гісторыі А. У. Унучак.

**23–24 студзеня 2014 г.** у Прэзідыуме НАН Беларусі Інстытут гісторыі арганізаваў археалагічную выставу, прымеркаваную да 85-годдзя Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі і Дня беларускай навукі.

**11 лютага 2014 г.** у Інстытуце гісторыі сумесна з расійскім Фондам развіцця «Інстытут еўразійскіх даследаванняў» праведзены «круглы стол» на тэму «Ад вызвалення Ленінграда да вызвалення Мінска (да 70-годдзя ліквідацыі блакады Ленінграда)».

**12 лютага 2014 г.** сумесна з Цэнтральнай навуковай бібліятэкай імя Я. Коласа НАН Беларусі праведзена ўрачыстае мерапрыемства, прысвечанае 85-гадоваму юбілею галоўнага навуковага супрацоўніка аддзела навейшай гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі доктара гістарычных навук, прафесара Л. М. Лыча.

**6 сакавіка 2014 г.** у Інстытуце гісторыі праведзена нарада прадстаўнікоў Навагрудскага райвыканкама, Навагрудскага гісторыка-краязнаўчага музея, Дома-музея імя А. Міцкевіча, вучоных інстытута па выніках падрыхтоўкі манаграфічнага даследавання «Гісторыя Навагрудка – з глыбінь вякоў да нашых дзён (да 970-годдзя першага летапіснага ўпамінання)».

**15 сакавіка 2014 г.** у бібліятэцы імя Густава Эйфеля ў прыгарадзе Парыжа Левалуа-Перэ адбылася Міжнародная канферэнцыя, арганізаваная Цэнтрам

Напалеонаўскіх даследаванняў, Інстытутам гісторыі НАН Беларусі, Амбасадай Рэспублікі Беларусь у Францыі, на якой былі прадстаўлены навуковыя дасягненні Інстытута гісторыі і вынікі міжнародных археалагічных даследаванняў каля в. Студзёнка, якія праводзіліся ў 2012–2013 гг. у сувязі з 200-годдзем пераправы Вялікай арміі Напалеона праз р. Бярэзіну.

**21 сакавіка 2014 г.** у Інстытуце гісторыі праведзены «круглы стол» на тэму «Антон Луцкевіч (1884–1942 гг.) і яго эпоха (да 130-годдзя з дня нараджэння)».

**27 сакавіка 2014 г.** у ДПУ «Бярэзінскі біясферны запаведнік» праведзены семінар-практыкум з удзелам гісторыкаў і археолагаў Інстытута гісторыі НАН Беларусі, прадстаўнікоў Лепельскага райвыканкама, Лепельскага краязнаўчага музея, Дамжэрэцкай і Слабадскай сярэдніх школ, адміністрацыі і спецыялістаў Бярэзінскага біясфернага запаведніка з мэтай папярэдняй ацэнкі стану гісторыка-культурнай спадчыны рэгіёну і магчымасцей яе практычнага выкарыстання.

**31 сакавіка 2014 г.** дырэктар Інстытута гісторыі В. В. Даніловіч, намеснік дырэктара па навуковай рабоце В. Л. Лакіза і вучоны сакратар А. П. Салаўянаў прынялі ўдзел у нарадзе Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А. Р. Лукашэнкі з вядучымі навукоўцамі краіны ў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.

**9–10 красавіка 2014 г.** шэраг навукоўцаў Інстытута гісторыі НАН Беларусі на чале з дырэктарам В. В. Даніловічам прынялі ўдзел у працы 37-га пастаянна дзеючага семінара пры Парламенцкім Сходзе Саюза Беларусі і Расіі па пытаннях будаўніцтва Саюзнай дзяржавы, па тэме «Развіццё адзінай культурнай прасторы Беларусі і Расіі – важнейшы накірунак супрацоўніцтва ў рамках Саюзнай дзяржавы». Семінар прайшоў у Мінску і Маладзечне.

**11 красавіка 2014 г.** дырэктар Інстытута гісторыі НАН Беларусі В. В. Даніловіч, намеснік дырэктара па навуковай рабоце В. Л. Лакіза, загадчык Цэнтра гісторыі даіндустрыяльнага грамадства В. М. Ляўко прынялі ўдзел у рабоце «круглага стала» па тэме «Праблемы заканадаўчага забяспячэння аховы археалагічнай спадчыны і шляхі іх вырашэння», які праводзіўся ў Палаце прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па ініцыятыве Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы.

**18 красавіка 2014 г.** у Прэзідыуме НАН Беларусі маладыя вучоныя Інстытута гісторыі арганізавалі выставу археалагічных артэфактаў, прыверкаваную да дня правядзення «круглага стала» на тэму «Моладзь у навуцы: праблемы і перспектывы».

**24 красавіка 2014 г.** у Віцебску сумесна з Віцебскім абласным выканаўчым камітэтам, Віцебскім дзяржаўным універсітэтам імя П. М. Машэрава праведзе-

на Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Перамога – адна на ўсіх».

**25 красавіка 2014 г.** у Віцебску сумесна з Віцебскім абласным выканаўчым камітэтам, Віцебскім дзяржаўным універсітэтам ім. П. М. Машэрава, Віцебскім абласным краязнаўчым музеем праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Віцебшчына ў гады Вялікай айчыннай вайны: да 70-годдзя вызвалення ад нацысцкай акупацыі».

**25 красавіка 2014 г.** у Прэзідыуме НАН Беларусі Інстытут гісторыі арганізаваў выставу археалагічных артэфактаў, прымеркаваную да дня правядзення Сесіі Агульнага сходу НАН Беларусі. Выставу наведалі Старшыня Прэзідыума НАН Беларусі У. Р. Гусакоў, Першы намеснік Прэм'ер-міністра Рэспублікі Беларусь У. І. Сямашка.

**6 мая 2014 г.** сумесна з Прадстаўніцтвам Расупрацоўніцтва ў Рэспубліцы Беларусь, Беларуска-дзяржаўным педагагічным універсітэтам імя Максіма Танка, упраўленнем адукацыі адміністрацыі Маскоўскага раёна г. Мінска і гімназій № 174 Мінска праведзена VII Міжнародная маладзёжная навукова-практычная канферэнцыя «Вялікая Айчынная вайна 1941–1945 гадоў у гістарычнай памяці народа».

Канферэнцыя праводзіцца ў рамках выканання Дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў на 2011 – 2015 гг. «Гісторыя, культура, грамадства, дзяржаўнасць» (навуковы кіраўнік праграмы – доктар гістарычных навук, прафесар А. А. Каваленя); падпраграмы № 1 «Гісторыя, духоўная і матэрыяльная культура беларускага народа» («Гісторыя і культура») (навуковыя кіраўнікі падпраграмы – доктар гістарычных навук, прафесар А. А. Каваленя; кандыдат гістарычных навук, дацэнт – В. В. Даніловіч), раздзела 1 – «Археалогія, антрапалогія, крыніцазнаўства і гісторыя Беларусі са старажытных часоў да эпохі ранняга Новага часу» (навуковы кіраўнік – доктар гістарычных навук, прафесар В. М. Ляўко).

# ВЫДАННІ ІНСТЫТУТА ГІСТОРЫІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ ПА АРХЕАЛАГІЧНАЙ ТЭМАТЫЦЫ

